

ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЕНА

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ
 Орган ЦК ЛКСМБ
 УМОВЫ ПАПДПІСКІ:

1 месяц	30 кап.
3 месяца	90
6 месяцаў	1р.80
1 год	3р.30

АДРАС РЭДАКЦЫІ:
 Менск, вул. Карла Маркса, 38
 Тэлефоны: рэдактара—7-25,
 сакратарыят—12-19.
 АДРАС КАНТОРЫ:
 Комсомольская 25, тэлеф. № 903.
 ГОД ВЫДАНИЯХ.

Кашт аробнага №—2 кап.

СЁНЬНЯ ■ ■ ■

■ ■ АДЧЫНЯЕЦА

ПЕРШЫ УСЕБЕЛАРУСКІ ЗЬЕЗД

па політэхнічнай асьвеце

№ 214 (1181) ПАНЯДЗЕЛАН, 15-га верасьня 1930 г.

ВІТАЮЧЫ ЗЬЕЗД, МЫ УПЭЎНЕННЫ, ШТО ЁН ПАЛОЖЫЦЬ ПАЧАТАК РАШУЧАГА АЖЫЦЦЯЎЛЕННЯ ПОЛІТЭХНІЗАЦЫ ШКОЛЫ МЕРАПРЫЕМСТВАЎ

Змагацца за політэхнізацыю школы

Да адчынення ўсебеларускага політэхнічнага зьезду

Сеньня адчыняецца першы ўсебеларускі політэхнічны зьезд. Гэты зьезд павінен будзе адграць вялізарную ролю ў справе рашучага ажыццяўленьня задач політэхнізацыі школы. Зьезд паложыць пачатак больш плянавай супольнай рабоце органаў Нарасьветы, гасп. органаў, профсаюзаў і комсамолу пры ўдзеле пролетарскай грамадзкасьці ў будаўніцтве політэхнічнай школы.

Масы комсомольцаў павінны ня толькі сачыць за работай зьезду, але і прымаць самы актыўны ўдзел у яго рабоце. Комсамол на працягу шэрагу год упарта змагаўся за політэхнічную школу і ў выніку сыстэма народнай асьветы цяпер рэарганізавана, загэтым мы павінны прыкласьці ўсе свае сілы, каб ператварыць ідэю політэхнічнай школы ў жыццё.

Зьезд павінен будзе вырашыць шэраг задач, зьвязаных з практычным ажыццяўленьнем політэхнізацыі школы ва ўмовах БССР. Каштоўнасьць зьезду менавіта і будзе залежаць ад таго, наколькі ён зможа на аснове агульна наіаданых шляхоў політэхнізацыі, адзначаных у работах Маркса і Леніна і ў праграме нашай партыі, вызначыць канкрэтны шлях ажыццяўленьня політэхнізацыі школ.

Дзеля гэтага перш за ўсё патрабуецца, каб тэзісы і рашэньні зьезду былі прасякнуты гэтай асноўнай задачай. На вялікі жаль, трэба адзначыць, што тэзісы зьезду да сёньняшняга дня не апублікаваны (а па дакладу аб ролі ШКМ у падрыхтоўцы кадраў для сельскай гаспадаркі яшчэ не напісаны).

Шырокая пролетарская грамадзкасьць такім чынам была пазбаўлена магчымасьці да самага зьезду падпарадкаваць пролетарскай крытыцы яго тэзісы.

Зараз будаўніцтва політэхнічнай школы прасоўваецца чарапашным крокам. Такое становішча трэба вытлумачыць ня інакш як тым, што зацікаўленьня арганізацыі, якія павінны былі практычна працаваць над гэтымі пытаннямі,—не займаўся ім.

Пролетарская грамадзкасьць да будаўніцтва політэхнічнай школы ня прыцягнута.

Ініцыятыва, праўдзёная ў гэтых пытаннях комсомольскімі арганізацыямі, рабочымі,

у шэрагу выпадкаў сустракаецца з закаранеласьцю і бюрократычнымі адносінамі з боку гаспад. органаў і прафсаюзаў.

Ужо і зараз відавочна, што ў гэтым навучальным годзе шэраг асноўных пытанняў, неабходных для будаўніцтва політэхнічнай школы дзякуючы вышэйдаказаным прычынам прапушчаны: асыгнаваньне па бюджэту адпаведных сродкаў на політэхнізацыю, падрыхтоўка і перапарыхтоўка пэдагагаў, прымацаваньне 7-годак да прадпрыемстваў, савгасаў і калгасаў, ня ўсюды прыступлена да арганізацыі навучальных цэхаў, да абсталяваньня майстэрняў, утварэньня раённых майстэрняў лябаторый, да распрацоўкі праграм.

Зразумела, што такое становішча затрымлівае разьвіццё політэхнізацыі на цэлы навучальны год.

Трэба выраўняць фронт політэхнізацыі школы, а тэмпы будаўніцтва політэхнічнай школы прывесці ў адпаведнасьць з тэмпамі ўсяго сацыялістычнага будаўніцтва.

Трэба дабіцца, „наб праблема політэхнізацыі сярэдняй школы была-б узьнята на тачную вышыню. пры якой яна-б расцэнвалася ўсёй пролетарскай грамадзкасьцю ўзровень з і такімі задачамі, як індустрыялізацыя краіны і колектывізацыя сельскай гаспадаркі“.

З усёй рашучасьцю мы павінны весці барацьбу ў пытаньнях політэхнізацыі на два франты—супроць вузкага дзяльцтва (рамеўніцтва) тыпу Гасьцева і супроць слабаснай, начотнай школы.

Перад комсомольскімі арганізацыямі стаіць шэраг важнейшых задач па ўдзелу ў політэхнізацыі школы.

Трэба дабіцца такога становішча, каб у гэтую работу былі уцягнуты ўсе комсомольцы і шырокія масы рабоча-батрацкай і колгаснай моладзі, каб быў створаны кантроль над правядзеньнем політэхнізацыі.

Работу па політэхнізацыі школы трэба паставіць на рэйкі сацыялістычнага спаборніцтва.

Комсамол, які пад кіраўніцтвам парты атрымаў перамогу над супраціўнікамі політэхнізацыі, павінен гэтую перамогу замацаваць упартай практычнай работай.

Рубінчык.

Макс Гельц не пакідае свайго баявога паста

БЭРЛІН, 13. Рабочыя масы Пляуэна адказалі на замах фашыстаў на жыццё Макса Гельца грандыёзным мітынгам протэсту; ня глядзячы на свае цяжкія раненні, Гельц выступіў на мітынг.

У сваёй прамове тав. Гельц падзяліўся сваімі ўражаньнямі аб краіне сацыялістычнай будоўлі і вытрыў ролю фашысцкіх і сацыял-фашысцкіх катаў рабочае вясцы.

БЭРЛІН, 13. Прадвыбарчая кампанія камарты суправаджаецца ўзмацненьнем прытока рабочае масы ў шэрагі партыі.

У адной толькі Рурскай вобласці спачатку прадвыбарчай кампаніі ў камуністычную партыю ўступіла вады 3.200 рабочых.

Напружанае становішча ў Лодзі

Варшава, 13. Сталовіцца ў Лодзімскім тэкстыльным раёне працявае засвавацца напружаным.

Чакаюць, што, ня глядзячы на ўсе сілы агодуіцкіх і жоўтых арганізацый парваць барацьбу пры дапамозе арбітражу, забастоўка будзе усё ткі абвешчана.

Забастоўка фактычна ўжо пачалася. 1000 рабочых трыкатажнай прамісловасці вінулі работу, пра'явіўшы патрабаванні аб павялічэньні зарплаты ад 30 да 50 проц.

Баявы 16 МЮД у Нямеччыне

16 Міжнародны Юнацкі Дзень у Нямеччыне прайшоў пад знакам масавых баявых дэманстрацый.

У Берліне калёны рабочае моладзі, комсам льца, піонэраў, членаў забароненай антыфашыскай малядой гвардыі і рабочых фізкультурыкаў, пад рэвалюцыйнымі лозунгамі КІМ'у, прайшлі праз рабочыя раёны ў кірунку на Бюлаўкі пляч. Там перад памяшканьнем дому камарты адбыўся мітынг, у якім прыняло ўдзел звыш 35000 чалавек.

Старшыня Цэнтральнага Камітэту комсамолу Нямеччыны т. Мюльер у сваім выступленьні заклікаў рабочую моладзь „біліваць усе сілы для забясьпечаньня посьпехаў прадвыбарчай кампаніі нямецкай камарты“.

Пасьля мітыngu калёна рабочае моладзі магутнай дэманстрацыяй прайшла Кюстрыцкі пляч, дзе адбыўся новы мітынг.

Насельніцтва рабочых раёнаў з прывітаньнем спаткала баявыя калёны рэвалюцыйнай моладзі.

Поліцыя трымала сабе выключна вызываюча. Паліцэйскія напалі на дэманстрантаў, адымлі рэвалюцыйныя лозунгі, арыш оўвамі за сьпевы рэвалюцыйных песьняў.

16 Міжнародны Юнацкі Дзень адзна-



чыўся новым прытокам малядых рабочых у комсамол.
 У перыод падрыхтоўкі да МЮД'у ў Берліне ўступіла ў комсамол княя 350 рабочых, а ў Рурэ—59 і г. д.
 На адымку: колёна дэманстрантаў.

Аўстрыйская армія рыхтуецца да грамадзянскай вайны

ВЕНА, 14. Сучасныя манэўры аўстрыйскай арміі ўяўляюць сабою генэральную рэпэтыцыю грамадзянскай вайны.

Стратэгічны плян манэўраў—аўладаць горадам, у якім выбухла рабочая рэвалюцыя, і аднавіць там парадак. Заданьне пачаўшыся ўжо каля Граца манэўраў—правесці

газавую атаку супроць гораду, ад-рэзанага ад вакольнага сьвету.

Сацыял-фашысты адкрыта вітаюць падрыхтоўку арміі да ўдзелу ў грамадзянскай вайне на баку контр-рэвалюцыі. Венскі сацыял-дэмакратычны муніцыпалітэт арганізуе ў час манэўраў у гонар арміі шэраг сьвяткаваньняў і банкетаў.

Ліст французскага салдата

„Буржуазія адчувае, што мы ненадзейны“...

„Францускія капіталісты рыхтуюць вайну, але няхай яны ведаюць, што ў першы-ж дзень гэтай вайны мы, працоўныя, апанутыя ў салдацкія шыньлі, павернем свае штыхі супроць іх“.

Ніколі яшчэ з часу імперыялістычнай бойні француская буржуазія не рыхтавалася так ліхаманкава да вайны як зараз.

Для генэральнай рэпэтыцыі будучай вайны, буржуазія праводзіць зараз манэўры францускай арміі. Да галоўных стратэгічных пунктаў Францыі сыягнуты дзсяткі тысяч францускіх працоўных, апанутых у салдацкія шыньлі.

Уздоўж межаў Нямеччыны і Італіі, у важных партовых пунктах, усюды дэманструецца „магутнасьць“ францускае арміі. У ваенных лягеры, дзе мы знаходзімся, сьнянны сьляне і рабочыя з усіх куткоў Францыі. Многія прыбылі сюды пад вартай. Незававальнасьце, якое праявілася ўжо ў дарозе, ня спывяецца і тут.

Непаспэлыя пераходы, дрэннае харчаваньне, палачная дысцыпліна—ўсё гэта спрыяла незадавальнасьцю сярод салдат. Мы дас-анал ведаем настроі салдат ня толькі ў нашых лягеры, але і ў іншых.

Харчуюць нас горш, чым у галодны час. Трэцяга дня прывезлі сапсаванае мяса. Калі мы варочаліся з заняткаў, дык хоць усе былі страшэнна галодныя, увесь батальён адмовіўся ад абеду. Афіцэры палічылі гэты протэст за бунт і загадалі батальёну выстраіцца ва дварэ казармы.

Салдаты пастроіліся, але калі офіцэр скамандаваў „сьмірна“ з батальёнам здарылася вешта неймавернае. Усе адразу акружылі офіцэраў і ўзялі іх у амані. Пасыпаліся абвінавачанні офіцэраў у ашуканьстве.

„Мы патрабуем роспуску па дамох“!

„Мы ня хочам ваяваць“,—крычалі сотні галасоў.

Некалькі оалдат падкцілі паходную кухню і вылілі ўсё варыва да ног офіцэраў. З другога батальёну быў выкітан атрап, і шмат каго арышталі.

Ужо другія суткі сярод салдат нашага полку пануе ў абурэньне. Усе ўзмацнена гавораць аб няшчасным запасным Жонары.

Тав. Жонара ведаў увесь полк. Ён выступіў на мітынг на адзін з чыгуначных станцый, яшчэ па дарозе ў Ляяр. На гэтай станцыі былі на ўсялякі выпадак сконцэнтраваны атрады паліцыі.

Калі цягнік з запаснымі прыбыў на вакзал, паліцэйскія акружылі эшалён і нікому не дазвалялі выходзіць з вагона. Запасныя сталі протэс аваць, наперакор забароне высыпалі з вагона і пачаўся мітынг-дэманстрацыя супроць вайны.

Тав. Жонар выступіў першым. Поліцыя хапела яго арыштаваць, але мы не дазволілі. І вось у суботу, калі наш батальён позна ўвечары вярнуўся ў лягер, нам казалі што 30 салдат атрымаў сонечны удар і што пры гэтым тав. Жонар і яшчэ двое салдат памерлі на месцы. Ня служаючы загадаў, мы высыпалі з палатак і мітынгавалі ўсю ноч.

Усе салдаты гавораць, што вышэйшле камандаваньне падкуплена фірмамі, якія прадаюць міністэрству дрэнныя аэропланы. Краўнікі ваеннага міністэрства на гэтым нажываюцца, а салдаты на манэўрах разьлічаюцца сваім жыццём. У адным толькі Шартры за адну ноч загінула 10 дзцікаў і 6 паранена.

Манэўры на Альпах і на ўсходзе яшчэ толькі пачэліся, а ахвар ўжо шмат. Мета гэтых манэўраў нам добра вядома. Мы ведаем, што ў адказ на манэўры Францыі ў Альпах, Італія абв'ясціла прызыў чатырох гадоў і таксама праводзіць манэўры. Буржуазія рыхтуе для новай сусьветнай бойні сьвежае гарматынае мяса.

Але няхай буржуазія ведае, што ў першы-ж дзень гэтай вайны мы, працоўныя, апанутыя ў салдацкія шыньлі, павернем свае штыхі супроць яе.

Буржуазія адчувае, што мы не надзейны. Яна ўжо пагаварвае аб замене нас профэсійнальнай наёмнай арміяй.

Канчаю пісаць. Трэба зьбірацца ў паход. Наш полк перакідаецца на ўсход, і мы, нагружаныя ваенным узрабеньнем, шыньлямі і цяжкімі рэчцамі, павінны будзем пад паліцэйскім сьжом прайсьці 160 кілямэтраў.

П. Лярош.

„Страляйце, калі гэта неабходна“

НЬЮ-ЁРК, 13. Як паведамляюць з Лімы (сталіца Пэру), забастоўка 15.000 гарнякоў на амерыканскіх мядзяных рудніках Сэрро-Дэ-Пато прыняла жорсткі характар.

Па просьбе амерыканскага паса, урад ужо высаду ў раён забастоўкі 350 салдат, загадаўшы ім:— „Страляйце, калі гэта неабходна“.

ПОЛІТЭХНІЗМ--АСНОВА КОМУНІСТЫЧНАГА ВЫХАВАНЬНЯ

Аб'яднаньне асьветы з вытворчаю працаю, тэарэтычнае і практычнае азнаямленьне з асноўнымі відамі вытворчасці—вось, у асноўным, сутнасьць політэхнізму

ЗЬЕЗД ПАВІНЕН УСКАЛЫХНУЦЬ УСЮ ПРОЛЭТАРСКУЮ ГРАМАДЗКАСЬЦЬ, ПАВЯРНУЦЬ УСЕ ГАСПАДАРЧЫЯ, ПРОФЭСЫЙНЫЯ ОРГАНІЗАЦЫІ ТВАРАМ ДА ПРАКТЫЧНАГА ВЫРАШЭННЯ ЗАДАЧ ПОЛІТЭХНІЗАЦЫІ
КОМСАМОЛЬСКІЯ ОРГАНІЗАЦЫІ ПАВІННЫ СТАЦЬ БАЯВІМІ ФАРПОСТАМІ Ў БАРАЦЬБЕ ЗА ПОЛІТЭХНІЗАЦЫЮ ШКОЛЫ

Да першага Усебеларускага зьезду па політэхнічнай асьвеце

Аб тым, якая школа патрэбна рабочай клясе, асабліва ў час дыктатуры пролетарыята, г. зн. у пераходны да канчатковага замацаваньня соцыялізму перыод,—ужо вельмі многа пісалася, а яшчэ больш гаварылася, асабліва працаўнікімі на нарадзеньне, Вынікі, амаль трынаццацігадовае працы па арганізацыі нашай савецкай нарадзеньне, пахваліцца нельга таму, што наша школа, асабліва масавая 7-гадовая школа яшчэ да гэтага часу не зьяўляецца сапраўды працоўнай школай. Наша 7-гадовая школа па формах і мэтадах працы зьяўляецца нейкім сурогатам былое гімназіі і пасьля сканчэньня 7-го класу моладзь а салютна ня можа прыставацца да працоўнага жыцьця, ня можа скарыстаць сабе ў вытворчасці.

Такі стан масавае школы зьяўляецца вынікам таго, што арганізацыі яе да гэтага часу займаліся выключна толькі працаўнікі нарадзеньне, ня было патрэбнай заікаўленасці працоўнай школы з боку гаспадарчых і профсаюзных арганізацый, і да апошняга часу нават гаспадарчыя і профсаюзныя арганізацыі прымаюць надзвычайна слабы ўдзел у культурным будаўніцтве наогул і ў прыватнасці ў належнай арганізацыі працы ў школе.

Прыкладам можа быць хоць-бы заікаўленасць гэтых арганізацый і падрыхтоўцы да політэхнічнага зьезду, і асабліва адмоўны прыклад у гэтым дае гор. Менск. Калі па існых гарадох і раёнах праводзіцца досыць шырокае тлумачэньне сутнасьці політэхнізму і задач надыходзячага зьезду, дык па гор. Менску, ня глядзячы на ўсе добрыя паказаньні і спачуваньні, рэальнага, бадзёва, нічога ня зроблена. Менскія рабочыя да політэхнічнага зьезду ня маюць магчымасці выказаць сваю думку, як трэба паставіць працу ў школе і прыняць у гэтай вялікай політэхнічнай справе свой неспрэчны ўдзел. На вялікі жаль, па гор. Менску нават не распаўсюджаны плякаты-лістоўкі аб політэхнізацыі школы і аб зьездзе.

Сучасны перыод рэканструкцыі народнае гаспадаркі Савецкага Саюзу, якая праводзіцца рабочаю клясай пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі, ставіць рубам пытаньне аб рэарганізацыі ўсяго культурнага будаўніцтва, у прыватнасці—рэарганізацыі нашай школы, так, каб яна забясьпечвала і рэканструкцыю народнае гаспадаркі і тэмпы соцыялістычнага будаўніцтва, г. зн. нам зараз трэба паставіць пытаньне так, каб культурнае будаўніцтва не зьяўлялася трэцім фронтам, а аднавіць у галіне агульнага фронту соцыялістычнага будаўніцтва.

Такая школа, аб якой я пісаў вышэй, нас задаволяць зараз ні ў малейшым ступні ня можа, нам патрэбна сапраўды працоўная політэхнічная школа.

У перыод дыктатуры пролетарыята, г. зн. у перыод падрыхтоўкі ўмоў, пры якіх магчыма поўнае ажыццэньне камунізму, школа павінна быць ня толькі правадніком камунізму наогул, але і правадніком ідэяў, арганізацыйнага, выхаваўчага ўплыў пролетарыята на паўпролетарскія і непролетарскія пласты працоўных мас у мэтах выхаваньня пакаленьня, здольнага канчаткова замацаваць камунізм. (Програма ВКП(б) п. 12-ы).

У чым сутнасьць політэхнізму і політэхнізацыі школы? Другая партыя рада па сьстэме нарадзеньне так формулюе сутнасьць політэхнізму: „Аб'яднаньне асьветы з вытворчаю працаю, азнаямленьне тэарэтычна і практычна з асноўнымі відамі вытворчасці, навуковае разуменьне асноўных вытворчых прэсаў і выпрацоўка ўменьня карыстацца асноўнымі інструментамі сучаснае вытворчасці—вось у асноўным сутнасьць політэхнізму. Гэтую школу мы павінны набудаваць, бо іначай мы ня зможам паспяхова выконваць плян гаспадарчага і культурнага соцыялістычнага будаўніцтва“.

Некалькі моманту, чаму наша школа павінна быць сапраўды працоўнай політэхнічнай школай: 1) сучасная тэхніка і хуткія тэмпы рэканструкцыі нашай народнае гаспадаркі патрабуюць такой кваліфікацыі рабочага, каб яго можна было ў супадзеньдзеньдзі з

запрацаваньнямі тае ці іншае вытворчасці хутка пераіцца на другую галіну вытворчасці, хутка мяняць характар працы, функцыі гэтага рабочага.

2) Сучасная тэхніка ў нашых савецкіх умовах паступова зьнішчае падзел паміж кваліфікаванаю і некваліфікаванаю працаю, чаю, вядомая рэч, няма і ня можа быць пры капіталізме, бо капіталізм па сваёй прыродзе робіць эканамічны падзел працы, ствараючы—штучна-галоўку высокакваліфікаваных рабочых, якіх ён падкармівае,—уносячы гэтым самым эканамічны падзел паміж рабочымі, што, бязуоўна, па вядомых прычынах, выгадна капіталістам;

3) Рэканструкцыя народнае гаспадаркі ідзе на лініі індустрыялізацыі як прамысловай, так і с-гаспадарчай. У прамысловасці—шыяхам разгортваньня новых фабрык і заводаў, абсталяваньня па апошняму слову тэхнікі; у с-гаспадарчы—у нап амку арганізацыі буйных гаспадарак соцыялістычнага тыпу (колгасы і савгасы) і ў напрамку механізацыі с-гаспадаркі, што збліжае працу на зямлі і працу на фабрыцы і заводзе. Такім чынам зусім мяняецца эканамічная аснова падзелу працы паміж гарадамі і вёскаю;

4) Пытаньне падрыхтоўкі патрэбных нашаму гаспадарчаму і культурнаму сацбудаўніцтву кадраў спецыяльных Гэтыя чатыры асноўныя моманты ставіць перад намі рубам пытаньне арганізацыі тае школы, якая-б задавальняла запатрабаваньні сучаснага перыоду рэканструкцыі і р-днае гаспадаркі,—такою школай можа быць і павінна быць толькі політэхнічная школа, праз якую мы павінны прапусьціць усё падрастаючае малаое пакаленьне з тым, каб выхаваць з яго будучых актыўных барацьбітоў за соцыялізм. Мы павінны павесці рашучае змаганьне як з слабаю школай, гэтак і імкненьнімі пасобных гаспадарчых арганізацый і работнікаў зьвесці падрыхтоўку рабочых да вузкае профсаюзнага, да рамесніцтва, г. зн. падрыхтаваць „нявольніка машыны“. Нам-жа патрэбны рабочыя—кіраўнікі машыны“.

Тав. Ленін у вядомых ватачках на тэзісы т. Крупскай так гаворыць аб патрэбным нам рабочым: „Залуча школа 2-й ступні (12-17) даць зусім значэмага з сваёй справы. зусім зьдольнага стаць майстрам і змяніць практычна падрыхтаванага да гэтага столяра, цесьляра, сьлесяра і г. д., з тым, азнак, каб гэты „рамеснік“ меў шырокую агульную асьвету (Ведаў мінімум асновы такіх-та і так-х-та навуку; паказаць дакладна якіх) быў камуністам (дакладна паказаць, што павінен ведаць), меў політэхнічны кругагляд і пачаткі асновы політэхнічнае асьветы“ (усюды падкрэсьлена т. Леніным).

Падрыхтаваць такога рабочага можна толькі на базе політэхнічнае школы. Політэхнічную школу пабудавана, арганізаваць толькі арганізмамі і расьветы, зразумелая рэч, нельга, тут патрэбны ўдзел усіх гаспадарчых, профсаюзных і комсамольскіх арганізацый, патрэбна прымятаць да гэтае справы інжынерна-тэхнічныя сілы прамысловасці, аграномаў, усіх рабочых і колгаснікаў. Толькі такім чынам, пры шырокай грамадзкай заікаўленасці, мы зможам пабудавачь патрэбную нам політэхнічную школу.

Платун.

Дабіліся добрых вынікаў

Прыём у Віцебскі політэхнікум у бягучым годзе значна пашыранны. Калі ў мінулым навучальным годзе было прынята на першы курс 87 асоб, дык на 1930-31 год залічана ў васьменскі прыём 306 і мяркуецца яшчэ адзін набор узмку на 300 чалавек.

У сьлетнім набору значна павялічылася рабочая праслойка, якую далі курсы па падрыхтоўцы ў тэхнікумы.

ЦЭНТРАЛЬНАЕ ПЫТАНЬНЕ НАРОДНАЙ АСЬВЕТЫ

У сучасны момант наша школа не зьяўляецца яшчэ школай політэхнічнай. Мы ўсё яшчэ спрачаемся падчас аб асноўных нашых навучальных праграм для масавай і павышанай школы. Гэта зьяўляецца адзінкай таго, што ў галіне педагогічнай тэорыі мы маем цэлы шэраг праблемаў якія перашкаджаюць нам з неабходнай дакладнасьцю распрацаваць такія навучальныя праграмы, якія-б у поўнай меры, хаця-б перш за ўсё тэарэтычна, вырашылі-б усё пытаньні, зьвязаныя з шляхамі практычнага ажыццэньня політэхнічнай школы.

Мы ня маем яшчэ ўнутры школы хаця-б колькі-небудзь выстарчальнай вытворча-тэхнічнай базы для ўкараненьня ва ўсю навучальную школьную справу элемэнтаў політэхнізму.

У сучасны момант нам больш чым неабходна забясьпечыць такую падрыхтоўку падрастаючых маладых пакаленьняў, якая-б у поўнай меры магла быць на вана політэхнічнай.

Растучай соцыялістычнай народнай гаспадарцы неабходны таксама такія кадры, якія-б мелі магчымасьць хутка арыентавацца ў розных вытворчых процэсах і ў розных галінах вытворчасці, каб яны мелі ў сваіх руках такую суму агульна-тэхнічных ведаў і звычак, якая-б забясьпечыла ім магчымасьць хутчэйшага падвышэньня на самым прадпрыемстве свай спецыяльнай працоўнай кваліфікацыі, гэта значыць, давала-б ім магчымасьць пе-

нямала, каб з дзяцей выпрацоўваліся кваліфікаваныя і бальшавіцкія людзей соцыялістычнае працы. У нашай школе, бязумоўна, ня дзяржа на пастаўлены грамадзкі бок выхаваньня. Гэтая частка школьнае працы зьяўляецца моцным бокам нашай школы. Мы зрабілі тут нямала, але зусім недастаткова з пункту гледжаньня тых патрабаваньняў якія пастаўлены перад школай у сучасны гістарычны перыод.

Такім чынам, і з пункту гледжаньня перабудовы ўсяго ўнутранага ўкладу нашай школы мы авіяны ўхваліліца за політэхнізм, як за такое зьяўляючае хутчэйшым чынам даць наш сапраўдную пролетарскую школу, якое слову сказаць, на тых курсах, якія мы павінны будзем правесці ў гэтых жэйных месцах для перападрыхтоўкі настаўніцтва, нам неабходна паставіць усю працу так, каб у зборніку настаўніка менавіта тымі ведамі, якія рабілі-б яго ўсё больш і больш сапраўдным арганізатарам сапраўднай політэхнічнай школы. Я думаю, што было-б больш зьмэгагодна, калі-б мы маглі абмежавацца на гэтых курсах найменшай колькасьцю тэарэтычных лекцыяў, а ўсю справу паставілі-б пад кутом погляду ўзбраеньня настаўніка ведамі і звычкамі, патрэбнымі для політэхнічнай школы. Было-б вельмі карысна, калі-б на гэтых курсах мы залі-б магчымасьць настаўніцтву бліжэй азнаёміцца з цэлым шэрагам вытворчасьцяў, каб даць яму тую ўстааўку, якая патрэбна для ператварэньня нашай школы ў школу політэхнічную.

Нагаворана шмат, зроблена мала

Аб політэхнізме мы вельмі многа гаварылі і гаворым агульных фраз. Зараз нам патрэбна ня толькі праблема гаварыць політэхнічную школу, а гэта практычна рабіць політэхнічную школу. Восьці барацьбу за політэхнічную школу мы павінны павесці на тэрыторыі Менску, а Ленін вучыў нас таму, што трэба не чакаць прыходу політэхнізму ў школу ў гэтым, закончым і зусм рагорэтым выглядзе, а трэба змагацца за політэхнічную школу, у адпаведнасьці з тымі магчымасьцямі, якія ў кожны момант прастаўлены нам ваяікай вытворчасьці і тэхнічнай базай.

У 1920-21 г. г. Ленін указаў, што павінен пры наяўнасьці жабрацкай вытворча-тэхнічнай базы таю часу момант і трэ было рабіць усё неабходнае крокі ў кірунку арганізацыі політэхнічнай школы на аснове іменна гэтых вытворча-тэхнічнае базы, х-ця-б вельмі жабрацкае, якая мелася ў тым гады голаду і зруйнаваньня.

У 1929-30 годзе мы бясконца болі багаты вытворча-тэхнічны магчымасьцямі, чым гэта было 10 год таму назад, і нам трэба ўмець гэтую частковую вытворча-тэхнічную базу перакарэстава іменна для таго, каб зрабіць нашу школу політэхнічнай. Трэба прызнацца, што мы вельмі слаба дрэнна і няўмела змагаліся даць туль за політэхнічную школу, што мы не скарысталі ўсяго, што маглі скарыстаць для барацьбы за політэхнічную школу.

А.Б.

Хроніка правалаў

у падрыхтоўцы да політэхнічнага зьезду

Падрыхтоўка да 1-га політэхнічнага зьезду праводзілася надзвычайна слаба. Толькі 14 чалавек асьветніцаў было мобілізавана Наркамасьветам у гарады і раёны для правядзеньня падрыхтоўчай работы да зьезду. Такая незначная колькасьць працаўнікоў не магла х-ця-ніць усё раёны і прадпрыемствы гарадоў. З гэтага прычыны рабочыя ў шмат якіх месцах нічога ня ведаюць аб політэхнізацыі.

Шэраг комсамольскіх арганізацый ня выканаў гэтакіх ЦС ЛКСМБ аб падрыхтоўцы да зьезду, з прычыны чаго дэлегаты комса-

моду прыедуць на зьезд без жада най падрыхтоўкі.

Трэба адзначыць, што Менск прыходзіць на зьезд непадрыхтаваным. Рабочыя менскіх фабрык заводаў маюць даўжа няпоўнае разуменьне аб політэхнізацыі. Профсаюзы Менску бяздзейнічаюць.

Прымаваньне школ да павольных прадпрыемстваў толькі часткова праводзіцца. У шэрагу месца гаспадарнікі суарэаўляюць прымаваньне школ да прадпрыемстваў.

Віт.



Наша школа ўсё яшчэ педапушчалася слаба зьвязана з вытворчасцю, з за о ам, ф брыкай, савгасам, колгасам і г. д. Мы ня маем яшчэ політэхнічна падрыхтаваных настаўніцкіх кадраў. Аб гэтым гаварылася ёска-кнца многа. Для ілюстрацыі ўсяго гэтага можна прывесці дзесяткі і сотні прыкладаў, аб гэтым усё ведаюць, аб гэтым абрыла, калі хочаце ведаць, нават гаварыць. І нам патрэбна дабіцца таго, каб у нас была сапраўдная агульна-адукацыйная політэхнічная школа, якая-б адпавядала грандыёзным задачам соцыялістычнага будаўніцтва, якая-б абслугоўвала на сапраўднаму растучую соцыялістычную вытворчасць.

Політэхнізм---цэнтральнае пытаньне народнай асьветы

Пытаньне аб політэхнізме мы ставім зараз, як цэнтральнае пытаньне усёй сеткі народнай асьветы. І гэта не выпадкова, бо калі-б па сапраўдному прадумаць пытаньне аб патрэбнасьці нашай соцыялістычнай народнай гаспадаркі, аб тых вялізарных кадрах спецыялістаў рознай кваліфікацыі, якія неабходны гэтай гаспадарцы, аб тых мільёнах кваліфікаваных рабочых, якія нам будуць патрэбны ў бліжэйшыя гады, патрэбны для нашых гігантаў соцыялістычнай індустрыі і гігантаў савгаснага і колгаснага будаўніцтва, дык стане зусім ясна, што

Усяго рабочых прынята 149, а з дзецьмі рабочых і выхаванцамі дзіцячых дамоў—235, што складае 78 проц. агульнага ліку прынятых, рэшта прынятых—сяляне беднякі, сьвядзкі, колгаснікі, служачыя і дзеці спецыялістаў.

Упярэйму удалося ўкомплектываць політэхнікум належным процантам жанчын.

Значна палепшылася і партыйная праслойка. Партыйцы складаюць 22 проц., прынята 155 комсамольцаў. С.

ДЛЯ ШТУРМУ

засталося

16

дзён

Створым грамадзкую нецярпімасць

да Фрадкіных, Каваноўскіх, Грышчанкавых—да ўсіх лятуноў, рвачоў, прагульшчыкаў, лжэўдарнікаў

Абкружым пашанай энтузіястых-ударнікаў, якія адгукнуліся на заклік партыі самаадданай работай па ліквідацыі прарываў

Рвач Фрадкін атрымаў заслужаны адпор

2-ая Віцебская швейная фабрыка „Профінтэр“ увесь час выконвала прамфінплан здавальняюча. Аварыя на электрастанцыі выклікала прастой ф-кі на некалькі дзён, дзеля чаго фабрыка апынулася перад недавыкананнем пляну на 15 проц.

У звязку з адовай ЦК УсеКП(б), партыйная лчэйка фабрыкі мобілізавала ўвагу рабочых на ліквідацыю прарыву. На агульным адчыненым партыйным сходзе рабочыя вынеслі пастанову: за 18 рабочых дзён, якія застаюцца да новага операцыйнага году, пачаць працу. Арганізаваліся скравая ударная брыгада, якая ўзяла на сябе абавязкі ліквідацыі

наўныя запасы і адправіць іх на склад да 15-га верасня. На сходзе пасобныя ўдарнікі выклікалі адзін аднаго на павялічэнне норм выпрацоўкі. Комсамалец Сандлер выканаў ўжо звыш на мы 400 атэрацый сваіх і 40 чужых.

На гэтым-жа сходзе мела месца абурэнне ўсіх рабочых рвачае выступленне механіка Фрадкіна, які заявіў, што ў выпадку, калі не павысяць яму расцэнак, дык ён паедзе, альбо застанеца на фабрыцы і будзе шкодзіць рабочае. Фрадкін атрымаў палежны адпор. Присутныя далі абцяпанье выканаць прамфінплан да 1-га кастрычніка.

Соня Гоніман.

...Калі цяжкасьці перастаюць існаваць...

Ноччу 9 верасня

Гэта было 9-га верасня. У чыгуначным клубе Аршанскага вузла сабраўся пазачарговы комсамольскі ход. Парадак дня—адозва ЦК Усе КП(б) аб ліквідацыі прарываў. А прарывы на Аршанскім вузле вялікія. Тымернікі на выконваюць, прастой, прагулы, крушэнні даходзяць да ўнушальных памераў. Дысцыпліна падае. Кожны па інуты на сябе самога, няма належнай увагі і кіраваньня ўдарным рухам. Далей цягнуцца так ня можа.

Людзей было больш чым заўсёды

— Ну і народу!—гаварылі здыўлена міжсобку комсомольцы. І сапраўды ніколі яшчэ ня зьбывалася так многа людзей, як сёння. Нарэшце шум, гоман, сьмех зашлі. Пачаўся сход. Лі сьцен, ля дзверэў, вешалак стаяла і сядзла моладзь. Доклад рабіў сэкратар райкому Лапікі. Спрэчкі былі прасяннуты і навісьцю да лятуноў, прагульшчыкаў, гультаёў, да ўсіх тых, хто спэнулюе на нашых часовых цяжкасьцях. Бальшавіцкая самакрытыка біла жорстка, уварта і правільна.

Галерэя гультаёў:

Комсомолец Жараў прагуляў 7 дзён, Янчук Марыя,—член бюро колектыву і РК комсамолу,—мае некалькі дзён прагулаў, заняла Комсомольскую работу. С.Фроячы, Любец і Хахлоў—прагульшчыкі. У аўдыторнім рэзерве адзначана 6 няяка на работу. Прыгод Іван—сьлесар, падаў заяву аб паступленьні на вучобу і адразу-ж нінуў працу.

Прагульшчыкі як сьлед яшчэ не асуджаны, яны адчуваюць сябе вольна. Клюб та-сама не прыстасаваўся для барцьбы з лятунамі, прагульшчыкамі і сымулянтамі, ён не прыстасаваў сваю работу да ліквідацыі прарываў.

Талан першы,—за ім увесь сход

Бічучы недахопы, сэкратар комсамольскай ячэйкі рамонту,—лепшы ўдарнік тав Талан,—заявіў:—улічваючы ўсю цяжкасьць онлаўшага станавішча і шоднасьць уцэнаў з прадпрыемства, в занантрантоўваюся за А.шане ім вузлом да кінца пядьгодні“. Гэта быў пачатак. З залі паляцелі пісьмыкі.


— Прашу лічыць мяне занантрантаваным.. Пасімі лічыць нас... і г. д Писул кі падаваліся адзінкамі і групамі. Зал хвалявалася.

Бюро колектыву уносіць прапанову: лічыць усю комсамольскую арганізацыю замацаванай за транспартам да канца пядьгодні. Сход а нагалосна прымае гэтую прапанову.

Усім сходам на ліквідацыю „пробкі“

У канцы сходу атрымалі паведамленьне на станцыі Усходняй—„пробка“. У залі ст-ла трыожна. Писулька за писулькай птушкамі паляцелі ў прэзыдыум.

— Прашу лічыць мяне мобілізаваным на ліквідацыю „пробкі“... Аліз, 10... 15... 20... 100...—Кіна пісулек. У прапанове комсамольца Гордзюка напісана:



„Пробка“, якую выйблі комсамолцы Аршанскага вузла

Прапанову ўвесь сход мобілізаваць на ліквідацыю „пробкі“

Хто супроць?—Нікога!—Усе за! і а 12 гадзіне ўночы комсамолі ўсім сходам рушыла на Усходнюю ліквідаваць „пробку“.

Комсамольцы ўбударажылі станцыю

Давайце вагоны! Працу давайце! Чакае рабочая сіла. Вагоны там... вагоны тут... Зараз, сію хвілінку!—усхвалявана адказвае адміністратар. Комсамо бы п чалі хвалявацца. Мы прываваць прышлі сюды, а ня бімбікі з б вавь, хутчэй давай работу! Больш спрытнасьці! А тыя, якіх накіравалі выгужаць пясок, крычалі:—давай рыдлёўкі. Весела рагоча комсамолі. Шуміць уночы станцыя. Гэта комсамольцы ліквідуць пробку.

Ачысьцілі 28 плячформаў багазту, 2 плячформы бярвеньняў, 1 вагон салома і 48 вагонаў дроў. Чуліся радасныя выкрыкі:—мы ліквідавалі пробку! Так, ліквідавалі. Мы прымянілі адозву ЦК УсеКП(б) на практыцы. Калі творчы энтузіязм ахалівае маю, тады цяжкасьці перастаюць існаваць—сказаў адзін комсомолец. Так,—гэта праўда!

Шішка Верны.

Убраць з фабрыкі шкоднікаў і п'яніц

Яны ганьбяць соцыялістычнае прадпрыемства

Брак на Віцебскай голкавай фабрыцы ў апошні час па некалькіх процэсах даходзіць да 40 проц. На гледзчы на шэраг артыкулаў і зметак рабкораў аб слабых мясцох і недахопах на вытворчасці, адміністрацыя не рэагуе. Прадцыслізна на фабрыцы паслабла. Рабочы Грышчанка прышоў на работу п'яным і сапсаваў 1/2 кіла грамак. Рабочы Бяляеў у п'яным выглядзе дапускаўся да работы.

картэр машыны, з-за чаго ўся ф-ка прастаяла 28 хвілін. Брыгада па загартуцы іголак на чале з старшынёю вытворчай камісіі Мядзьведзевым займаецца рвацтвам, імкнучыся зарабіць на 150 рублёў у палучку, выпускаюць нібуды ня вартую якасьць. Рабочыя патрабуюць суровай кары ўсім шкоднікам і дэарганізатарам вытворчасці. Слова за прокуратурай!

Вольны.



„Ударнікі“ Грышчанка і Бяляеў

Машыністы Каваноўскі, які зрабіў два прагулы і адно спазьненне (кожнае па 1/2 гадзіны), таксама быў дапушчан да работы. Работніца Цуранова мае пяць прагулаў і спазьненьняў. Адміністрацыя і ів-шная фабрычныя арганізацыі (партыйка, фабком, комсамольская яч.) рашучай барацьбы з гэтымі дэарганізатарамі вытворчасці не вядуць, а абмяжоўваюцца аднымі вымовамі.

Вядомы прагульшчык — машыніст Каваноўскі—пусьціў вяду ў

Акулярная падцягваецца

За першыя 9 месяцаў Віцебская акулярная фабрыка недавыканала прамфінплан амаль што на 11 проц., у апошні два месяцы фабрыка пачала значна падцягвацца. Жнівень месяц даў 113 проц. выкананьня. Зараз на фабрыцы праводзіцца конкурс на

лепшую брыгаду. Брыгад на фабрыцы 42, з 330 ударнікаў. Да „дню ўдарніка“ 1-га верасня арганізоўваецца скравная брыгада. Трыкутнік фабрыкі прыступае зараз да абгаварэньня кантрольных лічбаў на 1930-31 г.

Расчотава.

За 1-ю дэкаду плян выканан на 118,4 пр.

Ход выкананьня прамфінплану на нашай фабрыцы ў апошні час працякае наступным чынам. У чэрвені мы выкавалі 65,6 проц., у жніўні—104,6 проц.

Ішчэ больш напружылі свае сілы на выкананьне прамфінплану. За 10 дзён верасня плян выканан на 118,4 проц.

Пост „Ч.З.“ Скарняжнай фабрыкі—ВІШНЕЎСКІ

Піонэры разам з комсамольцамі ліквідавалі прарыв

Піонэры чыгуначнага вузла ст. Ворша ў МЮД'аўскі дзень арганізавазі пасты на разгрузцы эшалёну. Першую разгрузку піонэры зрабілі 11 верасня, выгрузілі 4 вагоны ячменя, другую 12 верасня, разгрузжалі вагоны збожжа. У рабоце ўдзельнічалі 49 піонэраў. Ім дапамагалі школьнікі і неарганізаваная дзетвара.

Піонэры старэйшымі групамі 7-годкі ў колькасці 109 асоб наладзілі выхад у падшэфныя колгасы Пугляеўскага сельсавету на дапамогу збіраць ураджай.

Амаль кожны дзень піонэры вузла ходзяць дапамагаць бліжэйшаму колгасу „Чыгуначнік“. Разам з комсамольцамі і „лёгкай кавалерыяй“ піонэры ўдзельнічалі ў налетах на праварцы гатоўнасьці вузла да асення-зімніх перавозак.

Моладзь абцяпанье датрымала. Учора маладзёжны аграгат здаў, замест 8.160 штук паліто—8.198, альбо 100,4 проц. заданья.

Першы і трэці аграгаты на 12-е выканалі 95,3 проц. праграмы. Га-

АБУТНІКІ МЕНСКУ І ВІЦЕБСКУ ПАГЛЫБЛЯЮЦЬ ПРАРЫЎ

Маладзёжны аграгат фабрыкі „Кастрычнік“ перавыканаў да тэрміну вытворчую праграму, акулярная фабрыка дабілася значнага пералому

АБУТНІКІ НЕ ЛІКВІДУЮЦЬ ПРАРЫЎ ЗА 10 ДЗЁН ВЕРАСНЯ НЕ ДАДАНА 6000 ПАР АБУТКУ

На Менскай абутковай фабрыцы становішча ўсё пагаршаецца, ня гледзячы на тое, што мы ўзялі абавязальствы ліквідаваць прарыв. З 1-га верасня па 10-е фабрыка надала 6000 пар абутку. Да канца году засталася 17 дзён, гэтыя дні павінны пакрыць прарыв. Прарыв можа быць ліквідаваны, калі павялічыць норму выпрацоўкі на 150 пар, гэта значыць,—замест 3350 пар у дзень выпускаць 3500.

Падзённая выпрацоўка за 10 дзён была гэткаю: 1-ае верасня—2430, 2-га—3556, 3-га—2850, 4-га—3332, 5-га—2835, 6-га—2526, 7-га—2428, 8-га—3003, 9-га—2895, 10-га—2792 пар абутку. Гэтыя лічбы сыгравіруюць аб тым, што зроблена ня ўсё, каб прарыв ліквідаваць сваечасова. Заводзкія арганізацыі ішчэ ня кіруюць як сьлед гэтай барацьбою.

Пост „Чырвоная Зьмена“ абутковай ф-кі—Л. Фрыд.

Маладыя швэйнікі выканалі заданьне раней тэрміну і з перавышкай

Рабочыя швейнай фабрыкі „Кастрычнік“, у адказ на адозву ЦК, узялі на сябе абавязальствы ліквідаваць прарыв. 11-га году пядьгодкі да 15 верасня. Комсамольскі аграгат, які налічвае 349 чалавек, узяўся выканаць сваю праграму да 12 верасня.

Моладзь абцяпанье датрымала. Учора маладзёжны аграгат здаў, замест 8.160 штук паліто—8.198, альбо 100,4 проц. заданья.

Першы і трэці аграгаты на 12-е выканалі 95,3 проц. праграмы. Га-

На абутковай без перамен

Віцебская абутковая фабрыка імя Лекерта за вершую дзесяцідзёнку верасня выканала толькі 65 проц. заданья. Загатоўчы цэх фабрыкі не мобілізаваны на ліквідацыю прарываў. 11-га верасня на 2-ой зьмене, з прычыны адсутнасьці загатовак, адміністрацыя адпусьціла ўвесь рантавы цэх дадому. У віпавым цэху з 6 цэвікавых машын працавала толькі адна, рабочыя вандравалі па цэху. Да пачатку новага году засталіся лічаныя дні, а да прапрацоўкі сустрачнага прамфінплану ішчэ не прыступалі. Адміністрацыя да гэтага часу не прадставіла кантрольных лічбаў на абгаварэньне рабочых.

У падобным цэху, (дзе рыштукоўда пауфабрыкаты на фармовачнай машыне, кожны дзень змяняюцца рабочыя, з-за чаго штодня перагараюць выключачелі і саканвае па некалькі разоў у дзень пас, што спыняе ўвесь цэх.

Хто спыніць гэтыя брыдкасьці? Шэфро.

УДАРНЫЯ БАТАЛЬЕНЫ КОМСАМОЛЬЦАУ—НА ФРОНТ

УБОРКІ І АСЕННЯЯ ПАСЕЎНАЯ КАМПАЊІ

Перадавыя савгасы і колгасы, вазьмеце на грамадзкі бункір адстаючых

Пасьпяховае сканчэньне ўборкі—парука ў 100 проц. выкананьні плянаў асенняй сяўбы, далейшага замацаваньня і прыліваў у колгасы і руйнуючы ўдар па кулаку і яго агентах у партыі і комсамоле—правых ухілістых

УСІМ РК КП(б)Б

Уборка па савгасах і колгасах праходзіць вяла. Ёсьць рад фактаў псаваньня збожжа, сенажаці, ільну. Асноўная прычына: дрэнная арганізацыя працы, злычынна безадказнасьць дырэктароў савгасаў і кіраўніцтва колгасаў, адсутнасьць мобілізацыі партыйна-комсамольскіх арганізацый.

ЦК пранануе пад асабістую адказнасьць сэкратароў райкомаў і старшынь райвыканкомаў тэрмінова прыняць усе меры да ўборкі ўраджаю і разгортваньня сяўбы. Арганізаваць дапамогу адстаючым колгасам і савгасам бригадамі партыйцаў, комсамольцаў, вучняў, профсаюзаў, узяць працэдурную, сацыялістычнае слаборніцтва, прэміяваньне прыкладных рабочых і колгаснікаў, узаемную дапамогу колгасаў і савгасаў, камандыраваць адказных працаўнікоў для кіраўніцтва ўборкай у адстаючых колгасах і савгасах. Інфармаваць ЦК праз кожныя тры дні. Аддаць пад суд вінаватых у зрыве ўборкі.

ЦК ставіць сваячасовую 100-процантную ўборку ўраджаю і правядзеньне асенняй сяўбы сваёй важнейшай задачай. Разглядаем зрыў, як опартуністычныя адносіны да важнейшай дырэктывы партыі.

СЭКРАТАР ЦК КП(б)Б ГЕЙ.

Рашуча ўзяцца за галоўнае зьвязно паходу

Новапароджаньня і старыя колгасы БССР па-большавіцку гэтай вясной правялі першую колгасную сяўбу. Цялы шэраг колектыўных гаспадарак ня толькі выканаў, але і перавыкаваў пасеўныя пляны. Гэтую першую большавіцкую сяўбу колгасы правялі пры вялікім удзеле колгаснікаў, дзякуючы ўзмацнёнаму кіраўніцтву і непасрэднай дапамозе рабочае класу.

Здавалася-б што гэтыя ўдарныя тэмпы, надвычайны ўдзел павінны былі заняць месца ў правядзеньні асенняй пасеўкампаніі, якая зьвязіцца таксама рашучай у замацаваньні і далейшым разгортваньні колгаснага руху.

На вялікі жаль, на сёньнешні дзень, замест ударных тэмпаў па разгортваньні сяўбы мы маем вяласяць у падрыхтоўцы па шэрагу раёнаў.

Зводка пасеўбюро Наркамзему аб засеве азімых на 10 верасьня гаворыць аб тым, што становішча з асенняй севам незадавальняючае. Так, па 74 раёнах, ад якіх наступілі зьвесткі, індывідуальным сектарам і колгасамі павінна быць засеяна 980.054 га, а засеяна толькі 208.438, альбо 21,4 проц. Яшчэ горш абстаіць справа з засевам азімай пшаніцы. Так, па 50 раёнах, якія прыслалі весткі аб ходзе сяўбы азімай пшаніцы, павінна быць засеяна 25.279 гектараў, засеяна-ж толькі 3525, альбо 13,9 проц.

Як у засеве азімага жыта, так і азімай пшаніцы, колгасы значна адстаюць ад індывідуальнага сектара.

Дзе-ж прычына такога галебнага адставаньня, такіх чарапашых тэмпаў у правядзеньні асенняга севу? Асноўная прычына—заяцка ўборкі ўраджаю і абмалоту. Весткі з месца кажуць аб тым, што шмат дзе затрымліваецца ўборка яравых, тэхнічных культур і нават ўборка сенажаці. Шмат якія колгасы адчуваюць востры недахоп у рабочай сіле. Весткі з колгасаў Дрысеншчыны і „Чырвонага Прамень“ (Заслаўскі раён) і інш. колгасаў, аб якіх мы пісалі раней і зьмяшчаем матэрыялы ў сёньнешнім нумары, гавораць аб тым, што калі ў блыжэйшы дзень-два комсамольскія, профсаюзныя і іншыя арганізацыі не акажуць дапамогі—усходы большавіцкай вясны анажыцца пад ударам.

Трэба адзначыць, што злычынна маруднымі тэмпамі ідзе рамонт і завоз сельска-гаспадарчага

інвентара непасрэдна ў колгасы. Савгасы злычынна зацягваюць абмалот гатунковага жыта, патрэбнага для сяўбы.

Колгасы і савгасы, якія закончылі ўборку і асенняе сеў, павінны неадкладна кінуць свае сілы на дапамогу слабейшым колгасам і савгасам. Комсамольскія ячэйкі павінны памятаць, што асенняя пасеўкампанія зьвязіцца галоўнейшым зьвязном колгасна-вытворчага паходу комсамолу і там у бяздзейнасьць на гэтым фронце ёсьць простае дэ-

зэртывства з сацыялістычнага фронту.

Колгасамольскія арганізацыі, а таксама профсаюзы, студэнцкія арганізацыі і вучнёўства павінны як найхутчэй кінуць ударныя ўзводы і батальёны на савгасныя і колгасныя палі, на лінію агня—ўборкі і абмалоту.

Першы крок у гэтым напрамку зроблен. Учора і сёньня ў савгасы і колгасы выехалі дзесяткі і сотні пролетарскага студэнцтва навучальных устаноў г. Менску, якія прабудуць там каля 10 дзён.

Гэтымі днямі з рэшты акруг выедзе пролетарскае студэнцтва на дапамогу адстаючым савгасам і колгасам ў ўборцы ўраджаю і правядзеньні асенняй пасеўнай кампаніі.

5-тысячная армія студэнцтва, якая будзе знаходзіцца на колгасных і савгасных палёх, павінна пачаць ударныя тэмпы на гэтым фронце шляхам разгортваньня сацыялістычнага слаборніцтва.

Колгасамольскія арганізацыі гарадоў павінны безадкладна сьвязаць ударныя бригады з гарадзкіх комсамольцаў і накіраваць іх на ўборачны фронт.

Колгасамольскія арганізацыі гарадоў павінны безадкладна сьвязаць ударныя бригады з гарадзкіх комсамольцаў і накіраваць іх на ўборачны фронт.

Паход пачаўся

Комсамольская арганізацыя Бягомельскага р-ну сваячасова ўключылася ў колгасна-вытворчы паход. З 1-га верасьня пачалася пасылка комсамольскіх брыгад на ўборку ўраджаю. Ужо адпрацавана 240 рабочых дзён. На пабудову сьвінарніка ў савгасе „Комінтэрн“ мобілізавана 7 комсамольцаў. К 15-му верасьня заканчваецца будаўніцтва сілосных ям і пачынаецца запаўненьне іх сілоснай масай.

Выканалі заданьне на 0,4 проц.

Контрактацыя азімых пасеваў, якая павінна быць скончана да 1 верасьня, у Заслаўскім раёне будзе сарвана. Райколгассаюз і Райпалыводсаюз не звярочваюць аніякай увагі на контрактацыю. Толькі з 3-га верасьня пачалася гэтая работа. Дана заданьне кантрактаваць па колгасах раёну 1400 гектараў, але гэтае заданьне ня выконваецца. Кантрактавана ўсяго 380 гектараў. Па індывідуальным сектары кантрактацыя зусім не праводзіцца. Заданьне выканана на 1 верасьня на 0,4 проц.

А. Верас.

Комсамольцы і профарганізацыі Заслаўя, колгас „Чырвоны Прамень“ чакае вашай дапамогі!

Колгас „Чырвоны Прамень“ (Заслаўшчына) з посьпехам зачынуў ўборку яравых культур, але перад колгасам стаіць яшчэ ўйма працы—сваячасова ўборка тэхнічных культур і засеў азімага кліну. Колгасу неабходна засець 18 га азімага кліну, а да падрыхтоўкі глебы толькі яшчэ прыступаюць, насенне-ж зусім не вадрыхтавана. Колгасу патрэбна зьяць 6 га жэну, выбраць каля 20 га бульбы і зьяць 52 га сілосных культур.

Мясцовая комсамольская арганізацыя не дапамагла колгасу „Чырвоны Прамень“ у працы. Колгас мае 18 працадольных адзінак пры самых напружаных тэмпах працы ні ў якім разе ня зможа справіцца з задачамі асенняга севу і ўборкі тэхнічных культур.

Патрэбна неадкладная мобілізацыя комсамольскай, піонерскай і профсаюзнай арганізацыі, а таксама і вучнёўства Заслаўя на дапамогу колгасу.

Алесь Хмурны.

У бяздзейнасьці няма зруху

Ня глядзячы на сыгналізацыю друку аб прарывах у справе правядзеньня ўборачнай і асенняй пасеўнай кампаніі на Дрысеншчыне, усё-ж сталага зруху ў гэтай справе няма. Некаторыя сельсаветы ў гэтым напрамку бяздзейнічаюць.

Колгасы зусім незадавальняюча забясьпечаны сельска-гаспадарчымі машынамі. Напрыклад, колгас імя Варашылава, Сардыцкага сельсавету, у якім каля 150 га пасеву, не атрымаў ніводнае машыны. У колгасе „Новае жыцьцё“, Цястоўскага сельсавету, ёсьць пагроза зрыву ўборкі яравых з-за таго, што прыслалі жывярку без патрэбных частак.

У колгасе „Гігант“ 370 гектараў заняты яравымі, ды ільну засеяна 100 га, але да ўборкі толькі нядаўна прыступілі. Без дапамогі колгас з ўборкай ня справіцца, бо не хапае працоўных рук.

Для правядзеньня асенняй пасеўнай кампаніі адчуваецца вялікі недахоп у штучным угнаеньні. У колгасе

„Победа“ Сардыцкага сельсавету з-за недахопу штучнага угнаеньня скарачана плошча пад азімай клін. Між тым завод у вёсцы Калюты па вырабні вапны працуе неадвальна: выпрацаваная вапна вывозіцца не сьвішваючы.

П. Кас—нак.


Адмаўляюцца малаціць... бо шмат пылу!

Вельмі дрэнна рыхтуюцца да асенняй сяўбы ў Мсьціслаўскім раёне. Яшчэ зусім не прыступілі да араньня пад азімай клін. Не праводзіцца ачыстка насення. Радыённаўская арцель вельмі марудна рыхтуюцца да сяўбы. Комсамольцы адмаўляюцца малаціць тэмпу, што пры малаціць бо шмат пылу.

РК КСМ паставіў мэбляваць усю комсамольскую арганізацыю на правядзеньня севу і ачысткі насення. РК даў шэраг канкрэтных прапагоў, але яны ня выконваюцца. Комсамольскія ячэйкі неадкладна вядуць важнасьці гэтай кампаніі.

Ня глядзячы на дастаўку аб стопрэцантным выкарыстаньні машын, тут-жа на дварэ, пад адрытым небам, гаіе і ржавее каля 20 арфаў-сартвак Гэта бачыць РК і комсамольскія ячэйкі, але яны не звярочваюць аніякай увагі.

Яніна Явар.



Трактары на колгасных палёх

30 га сенажаці яшчэ ня скошана

Ня глядзячы на тое, што азімай сяўба ў поўным разгары, савгас Горкі (Сьмілавіцкі раён) ня прыступіў яшчэ нават да абмалоту жыта.

Гэтым зрываецца як сваячасова сяўба, так і дастаўка прылегалым колгасам і адзіналічкікам гатунковага жыта.

У савгасе зараз прыбылі два трактары, але з-за адсутнасьці трактарыстых яны ня могуць быць скарыстаны.

Віруюць імі малаўмеючыя. Адзін трактар са савалі і той некалькі дзён прасталі. За 7-8 дзён узаралі толькі 16 га, а гаручага матэрыялу спалілі 50 пудоў. Савгас яшчэ заняты ўборкай ярыны (аўса). Рабочай сілы не хапае. Яшчэ месяц да 30 га ніскошанай сенажаці.

А. Собаль.

Чарыцкая ячэйка ЛКСМБ (Слуцкі р-н) у сувязі з хлебна-нарыхтоўкамі сабрала 213 мяхоў.

Р. Анатолін.

Мы не адстанем ад другіх вёсак

Старыцкая комсамольская ячэйка (Сьмілавіцкі р-н) склікала агульны сход сілян, дзе паставіла пытаньне аб асенняй пасеўнай кампаніі. Сяляне адзіналічкі аднагалосна згадзіліся зараз-жа пачаць ачыстку свайго насення, падрыхтаваць машыны і г. д. і г. д.—„Мы не адстанем ад другіх вёсак“,—завілі беднякі і сярэднікі на агульным сходзе.

Варэнік С.

Сыгналы „Чырвонай Зьмены“ пачуты

Замест 15 ям выкапалі—22

Дзякуючы зьмешчаным на старонках „Чырвонай Зьмены“ допісам аб зрыве сілосаваньня ў Бягомельскім раёне, райарганізацыя раёну працнуліся і пабольшавіцку прыступілі да будаўніцтва сілосных ям. На 10-ае верасьня па раёне выкапаны 22 ямы, пры заданьні—15, на лічачы дзвёх ям, якія выкапаны індывідуальнымі бядняцка-серадняцкімі гаспадаркамі вёсак Нідаль і Берасьнёўка.

Трэба адзначыць, што аганомы займаюцца толькі складаньнем плянаў, а практычна ў рабоце не дапамагаюць.

Г. Ч.